



Ужо менш за 400 дзён засталася да старту ЧС па хакеі-2014 у Мінску. Сталіца да яго рыхтуюцца адказна: з'яўляюцца новыя транспартныя развязкі, узводзяцца гатэлі, дабудовваецца арэна ў Чыжоўцы.



Праграма тэлебачання на наступны тыдзень

30 КАНАЛАЎ



Патрапіць да прафесіянала і прайсці яго школу — хіба не ўдача? Калі чалавек мае мару і працуе, то вынік не прымусяць сябе чакаць. Кацярына Шыбка на ўласным прыкладзе даказвае гэта.



Вядаецца з 9 жніўня 1917 г.

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

Родная газета на роднай мове

ЗВЯЗДА

5 КРАСАВІКА 2013 г. ПЯТНІЦА № 63 (27428) Кошт 1500 рублёў

ДА НАЦЫЯНАЛЬНАГА АЭРАПОРТА МІНСК МОЖНА БУДЗЕ ДАЕХАЦЬ НА ЭЛЕКТРЫЧЦЫ

Швейцарская кампанія «Штадлер Рэйл Груп» уносіць значны ўклад у пашырэнне адносін паміж Беларуссю і Швейцарыяй. Гэта адначасна і прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка 4 красавіка на сустрэчы з генеральным дырэктарам кампаніі Петэрам Шпulerам.

Аляксандр Лукашэнка станоўча ацаніў рэалізацыю інвестпраекта па вытворчасці чыгуначнага і гарадскога пасажырскага электрычнага транспарту, які ажыццяўляе «Штадлер Рэйл Груп». Гэта прадпрыемства і кіруючая кампанія холдынга «Белкамунмаш» маюць намер рэалізаваць названы інвестпраект шляхам пастанова будаўніцтва і ўводу ў эксплуатацыю на працягу 2012-2016 гадоў завода і аб'ектаў інжынернай і транспартнай інфраструктуры.

«Я нават не чакаў, што мы можам аператыўна дамовіцца з вайшай кампаніяй. Здзіўлены вайшай аператыўнасцю па разгортванні вытворчасці на беларускай зямлі. Мы ў даўгу не застанемся, вырашым усе пытанні, пастаўленыя перад беларускім бокам», — падкрэсліў Прэзідэнт.

Кіраўнік дзяржавы акцэнтаваў увагу на тым, што вытворчасць, якая ствараецца, актуальная як з пункту гледжання нарошчвання экспарту, так і для ўнутранага спажывання.

Аляксандр Лукашэнка адзначыў важнасць таго, што «Штадлер Рэйл Груп» з'яўляецца адным з вядучых еўрапейскіх вытворцаў чыгуначнага рухомага саставу. Прадукцыя паспяхова эксплуатаецца ў Еўропе і ЗША. Сучасныя электрапаязды швейцарскай вытворчасці ўжо вядомы ў Беларусі. У прыватнасці, у 2010 годзе са швейцарскай кампаніяй, якая выйграла тэндэр, быў падпісаны кантракт на пастаўку для Беларускай чыгункі 10 электрапаяздоў для новага фармату пасажырскага перавозак. Цяпер усе электрапаязды эксплуатаюцца ў Беларусі на гарадскіх лініях і ў рэгіянальных зносінах.

«Мы дамовіліся з вамі і пачалі ўжо рэалізоўваць праект па вытворчасці ў Мінскай вобласці чыгуначнага і гарадскога пасажырскага электрычнага транспарту, — сказаў Прэзідэнт. — Чакаем, што ўжо ў бягучым і наступным годзе з гэтай пляцоўкі пачнуць выходзіць сучасныя электрапаязды і трамваі беларускай вытворчасці, якія па якасці ні ў якім разе не павінны і не будуць уступаць швейцарскаму транспарту. Наколькі мне вядома, будаўніцтва завода ідзе нармальнымі тэмпамі. Калі будуць нейкія пытанні, вы, калі ласка, даводзьце ў тым ліку да майго ведама. Я ўзяў будаўніцтва завода пад асабісты кантроль».

АБАРАНЯЦЬ ПРАВЫ І ЗАКОННЫЯ ІНТАРЭСЫ ГРАМАДЗЯН

Утварэнне адзінай службы судовых экспертыз павінна спрыяць павышэнню эфектыўнасці работы праваахоўнай сферы. Аб гэтым учора на нарадзе па пытанні ўтварэння Дзяржаўнай службы судовых экспертыз заявіў Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка, перадае карэспандэнт БЕЛТА.

«Па маім даручэнні ўрадам была створана міжведамасная рабочая група (на чале з першым намеснікам старшын Следчага камітэта Андрэем Шведкам. — Заўвага. БЕЛТА) па ўважлівым пытанні аб магчымасці стварэння адзінай службы судовых экспертыз. Вынікі яе работы знайшлі адлюстраванне ў адпаведным праекце ўказа, які ўнесены мне на разгляд. У ім прадугледжваецца ўтварэнне Дзяржаўнай службы судовых экспертыз на базе экспертных падраздзяленняў органаў унутраных спраў, органаў і падраздзяленняў па надзвычайных сітуацыях, Узброеных Сіл, Міністэрства юстыцыі, а таксама Службы медыцынскіх судовых экспертыз», — сказаў Прэзідэнт.

Як адзначыў кіраўнік дзяржавы, у мінулыя гады неаднаразова вывучалася магчымасць удасканалення дзейнасці дзяржаўных судовых экспертных устаноў шляхам аб'яднання іх у адзіную структуру. «Тады прыняцце такога рашэння было прызнана неэфектыўным, чаму, напэўна, меліся аб'ектыўныя на той момант прычыны. Аднак час не стаіць на месцы, умовы работы судовых экспертных падраздзяленняў на сучасным этапе істотна змяніліся. У першую чаргу гэта звязана з рэфармаваннем праваахоўнай сферы», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка.

Так, ужо больш за год функцыюне Следчы камітэт, які, па словах Прэзідэнта, стаў галоўным спажыўцом вынікаў судовых экспертных дзейнасці на стадыі расследавання крымінальных спраў. Стварэнне гэтага ведамства пацягнула за сабой перагляд і ўдакладненне функцый іншых праваахоўных органаў, у прыватнасці, МУС і пракуратуры. «Пры гэтым неабходна падкрэсліць, што галоўнай мэтай пераўтварэнняў заключачецца ў кардынальным павышэнні эфектыўнасці работы праваахоўнага блока. Гэта значыць, у забеспячэнні яго здольнасці адэкватна і своечасова адказваць на новыя рызыкі, выклікі і пагрозы ў мэтах гарантавання абароны нашых грамадзян ад злачынчых замахаў. Змены, якія адбыліся ў праваахоўнай сістэме, закранаюць і дзяржаўныя судовыя экспертныя падраздзяленні. Вядома, што ў новых умовах яны не могуць заставацца нязменнымі», — сказаў кіраўнік дзяржавы.


ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

НАЙМАЦНАЙШЕЙША ЗА 100 ГАДОЎ ПАВОДКА Ў АРГЕНЦІНЕ

48 чалавек загінулі ў выніку паводкі ў аргенцінскім горадзе Ла Плата, яшчэ тры тысячы эвакуаваны. Агульная колькасць ахвяр у правінцыі Буэнас-Айрэс дасягнула 54 чалавек. У краіне аб'яўлена трохдзённая жалоба. Штурм абрынуўся на рэгіён яшчэ ў ноч на сераду, за некалькі гадзін выпала да 400 мм ападкаў, узровень вады месцамі падняўся на 1,7 м. Патокай вады неслі за сабой аўтамабілі, паваленыя дрэвы, кавалкі агароджаў і іншае смецце. Імкліва прыбываючы, вада заставала людзей у аўтамабілях, дзе яны і гінулі, частка загінула ад разрадаў электрычнасці, з-за кароткага замыкання ўспыхнуў пажар на нафтаперапрацоўным заводзе. Многія людзі правялі ноч на дахах затопленых дамоў, бо асцерагаліся марадзёрства, пра выпадкі якога ўжо стала вядома. Каля 280 тысяч чалавек у правінцыі пазбавлены электразабеспячэння. Паводле звестак мэтазролагаў, на Аргенціну абрынулася самая магутная стыхія за апошнія сто гадоў. Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка ад імя беларускага народа і сябе асабіста накіраваў спачуванні Прэзідэнту Аргенцінскай Рэспублікі Крыстыне Фернандэс дэ Кіршнер у сувязі са шматлікімі чалавечымі ахвярамі і вялікімі разбурэннямі ад паводкі, паведаміў ў прэс-службе беларускага лідара.

У Еўропе танную рыбу выдавалі за далікатэс

У Еўропе разгараецца новы харчовы скандал. На гэты раз у цэнтры увагі апынулася рыба — трэціна рыбнай прадукцыі, прадстаўленай на еўрапейскіх прылаўках, не адпавядала надпісам на упакоўцы — прадаўцы выдавалі танную рыбу за далікатэс. Першымі падмену заўважылі ў Германіі. Нямейская лабараторыя правяла расследаванне і высветліла, што дарагую рыбу часта замянялі танным аналагам, шкодным для здароўя. Пад падзёрэнне трапілі нават любімыя брытанцамі «Фіш-энд-чыпсы» — рыба, пры-



ПАДРАБЯЗНАСЦІ

МУЖЧЫНЫ ВЫМРУЦЬ ПРАЗ 5 МІЛЬЁНАЎ ГАДОЎ?

Навукоўцы з Аўстралійскай акадэміі навук мяркуюць, што праз пяць мільёнаў гадоў на Зямлі не застанецца ніводнага прадстаўніка моцнага полу. На думку спецыялістаў, мужчыны вымруць з-за таго, што ў-храмасома, якая адказвае за стварэнне мужчынскіх генаў, паступова руінуецца.

Прадстаўнік Аўстралійскай акадэміі навук Джэй Грэівс патлумачыла дрэнныя навіны для прадстаўнікоў моцнага полу тым, што наяўнасць пары X-храмасом у жанчын дазваляе замяняць імі пашкоджаныя гены. Мужчынскі адзіночачы Y-храмасоме зрабіць гэта значна цяжэй, а ў некаторых выпадках і зусім немагчыма. Менавіта таму, лічыць Грэівс, адбываецца паступовы распад мужчынскіх генаў. Раней мужчынская храмасома, як і жаночая, змяшчала каля тысячы генаў. Аднак за сотні мільёнаў гадоў усё змянілася. У выніку, цяпер сучасныя мужчыны могуць «здавальняцца» толькі сотняй генаў. Такім чынам, супраць двух вялікіх жаночых X-храмасом сучасныя мужчыны маюць адну, ды і тое непэўна-вартасную. Між тым калегі Грэівс не згодны з тым, што праз пяць мільёнаў гадоў на Зямлі не застанецца ні аднаго здатычыка. Яны лічаць, што за гэты час медыцына, хутэй за ўсё, высветліць, як справіцца з гэтай праблемай. Акрамя таго, невядома, як зменіцца сама чалавечая прырода. Цалкам магчыма, што храмасомы могуць пачаць падмяняць адна адну, ці ў сваёй з'явіцца зусім новы тып чалавека.

БЕЛАРУСБАНК

Открытое акционерное общество «Акционерный сберегательный банк «Беларусбанк»

сообщает о проведении 9 апреля 2013 года 79-го тиража выигрышной по выигранным вкладам в белорусских рублях в центральном аппарате ОАО «АСБ Беларусбанк» по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 18 (комн. 356).

Начало тиража в 11.00.

Телефон для справок: 147 Контакт-центр.

Информация о процентах, выплываемых по различным видам вкладов, депозитов в течение последнего финансового года с разбивкой по месяцам размещена на сайте www.belarusbank.by

Сохранность и возврат вкладов гарантируется в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 от 28.08.2008 г., выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912.

ЦІ ЛЮБІЦЕ ВЫ ПЕРАЧЫТВАЦЬ КНІГІ?



Вольга ДЗЕНІСЮК, урач анестэзіялаг-рэаніматалаг рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтру «Маці і дзіця»:

— Перачытваць кнігі адначасна варты. Мне перыядычна цягне гэта рабіць — у залежнасці ад настрою, жыццёвай сітуацыі або часовых інтарэсаў. Звычайна перачытваю кнігі — гэта насталіся па тых паўчыцях і эмоцыях, якія я перажывала, калі чытала твор упершыню. Аднак кніга набывае ўжо іншую афарбоўку, з'яўляецца нешта новае, і ўспрымаш яе ўжо значна глыбей. Падлеткам я перачытвала казкі Андэрсена, потым, памятаю, — «Кансуэла» Жорж Санд, творы Жуль Верна, Рэмарка. Апошняя — «Ганна Карэніна», у сувязі з экранізацыяй гэтага рамана. Прычым ад кнігі я атрымала большае задавальненне. Але, калі шчыра казаць, я ўсё ж такі аддаю перавагу чаму-небудзь новаму.

Сяргей ЗЕЛЯНКО, выкладчык Інстытута журналістыкі БДУ:

— Так, я вельмі люблю перачытваць кнігі, але не маю на гэта часу. Зусім. Калі б быў час — абавязкова прачытаў бы раманы «Каласы пад сярпом тваім» Караткевіча, «Імя ружы» Умберта Эка і абавязкова Альбера Камю «Час чумы», каб пазнаць той сэнсавы пласт, які я не здолеў зразумець, калі быў студэнтам. Калі ўсё мае аднагруднікі ўцямілі, што пацукі — гэта сімвал фашыскай навалы, а я — не. Крытэкай я не карыстаўся, а таму проста «счытаў» сюжэт. А тое, што па-за тэкстам, да мяне не дайшло. Трэба расці над сабой, а таму, калі хапала часу, я з задавальненнем перачытаў бы менавіта гэтыя кнігі. Калі лічыць слоўнікі за літаратуру — тады можна сказаць, што я іх перачытваю. Мне гэта даспадобы, таму што немагчыма ведаць сусвет, калі ты не ведаеш слова, яго ўвасабленне. І яшчэ дзіцячую літаратуру — сваёй дачушцы. Летам, напрыклад, разоў пятнаццаць «Канька-Гарбунка» Ярэмова.

Аляксандра КОРХАВА, студэнтка ІІІ курса Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэта:

— Мне здаецца, яшчэ ні разу такога не было. Я часам перачытваю любімыя апавяданні, але яны звычайна зусім невялікія. Што тычыцца паўнаватасных кніг, мне можа ўспомніцца які-небудзь момант, і я спрабую знайсці яго ў кнізе, але ў мяне гэта рэдка атрымліваецца. Я вельмі павольна чытаю, і таму, пакуль я прачытаю адну кнігу, у мяне можа назапасіцца з дзясяткаў іншых, якія вельмі хацелася б прачытаць. Так што ў гэтым пытанні я імкнусь ісці наперад і толькі зрэдку азірацца на тое, што ўжо было.

Ярэма ЛЫСКАВЕЦ.



Наименование банка: **ОАО «БНБ-БАНК»**

Место нахождения Банка:
220012, Республика Беларусь, г. Минск, проспект Независимости, 87а.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2013 г.					
(в миллионах белорусских рублей)					
№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	2012 год	2011 год
1	2	3	4	5	6
1	АКТИВЫ				
2	Денежные средства	1101		39 128,0	11 897,7
3	Драгоценные металлы и драгоценные камни	1102		-	-
4	Средства в Национальном банке	1103	2	379 220,4	289 632,5
5	Средства в банках	1104	3	40 153,2	41 275,7
6	Ценные бумаги	1105		-	-
7	Кредиты клиентам	1106	4	594 310,8	232 529,8
8	Производные финансовые активы	1107	8	131,5	2 101,2
9	Долгосрочные финансовые вложения	1108	5	77,8	77,8
10	Основные средства	1109	6	86 062,2	64 483,5
11	Имущество, предназначенное для продажи	1110	7	2 986,5	-
12	Прочие активы	1111	9	7 337,9	4 875,7
13	ИТОГО активы	11		1 149 408,3	646 873,9
14	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
15	Средства Национального банка	1201	10	101 069,0	99 891,0
16	Средства банков	1202	11	158 675,7	55 385,4
17	Средства клиентов	1203	12	548 706,4	218 192,5
18	Ценные бумаги, выпущенные банком	1204		-	-
19	Производные финансовые обязательства	1205	8	109 808,7	105 937,1
20	Прочие обязательства	1206	13	9 830,4	9 586,0
21	ВСЕГО обязательства	120		928 090,2	488 992,0
22	КАПИТАЛ				
23	Уставный фонд	1211	14	69 219,7	69 219,7
24	Эмиссионный доход	1212		-	-
25	Резервный фонд	1213		-	-
26	Фонд переоценки статей баланса	1214	15	81 578,0	58 422,0
27	Накопленная прибыль	1215	16	66 624,1	26 242,9
28	ВСЕГО капитал	121		221 318,1	157 881,9
29	ИТОГО обязательства и капитал	12		1 149 408,3	646 873,9

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ за 2012 год					
(в миллионах белорусских рублей)					
№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	2012 год	2011 год
1	2	3	4	5	6
1	Процентные доходы	2011		82 633,9	43 435,7
2	Процентные расходы	2012		31 732,1	15 360,4
3	Чистые процентные доходы	201		50 901,8	28 075,3
4	Комиссионные доходы	2021		31 456,8	12 988,5
5	Комиссионные расходы	2022		5 740,1	7 312,6
6	Чистые комиссионные доходы	202		25 716,7	5 675,9
7	Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	203		-	-
8	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	204		-	-
9	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	205	19	27 573,1	125 664,1
10	Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами	206	20	7 073,6	(98 920,0)
11	Чистые отчисления в резервы	207	21	10 622,5	15 797,0
12	Прочие доходы	208	22	2 629,9	4 338,2
13	Операционные расходы	209	23	47 957,9	27 280,9
14	Прочие расходы	210	24	5 832,4	2 962,5
15	Прибыль (убыток) до налогообложения	211		49 482,3	18 963,1
16	Налог на прибыль	212	25	9 201,1	4 726,3
17	ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	2		40 281,2	14 236,2
18	Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях	23		-	-
19	Базовая прибыль на простую акцию	22	14	14,55	5,14
20	Разводненная прибыль на простую акцию	23		-	-

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА за 2012 год									
(в миллионах белорусских рублей)									
№ п/п	Наименование показателя	Символ	уставный фонд	эмиссионный доход	резервный фонд	накопленная прибыль (убыток)	фонды переоценки статей баланса	прочие	всего капитал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Раздел I. За год, предшествующий отчетному									
1	Остаток на 1 января 2011 г.	3011	69 219,7	-	3 996,3	12 006,7	26 381,4	111 604,1	
1.1	В том числе: результат от изменения учетной политики и (или) исправления существенных ошибок	30111	-	-	-	-	-	-	
2	Изменения статей капитала	3012	-	-	-	14 236,2	32 041,6	46 277,8	
2.1	В том числе: совокупный доход	30121	x	x	x	14 236,2	32 041,6	46 277,8	
2.2	направление прибыли на пополнение фондов	30122	-	-	-	-	x	-	
2.3	операции с учредителями (участниками):	30123	-	-	-	x	-	x	
2.3.1	выношение в уставный фонд	301231	-	-	-	x	x	x	
2.3.2	выплата дивидендов акционерам	301232	x	x	x	-	-	x	
2.3.3	с собственными выпущенными акциями	301233	-	-	-	x	x	x	
2.4	перераспределение между статьями капитала	30125	-	-	-	-	-	-	
2.5	Остаток на 1 января 2012 г.	30126	-	-	-	-	-	-	
3	Остаток на конец года	3013	69 219,7	-	3 996,3	26 242,9	58 423,0	157 881,9	
Раздел II. За отчетный год									
4	Остаток на 1 января 2012 г.	3011	69 219,7	-	3 996,3	26 242,9	58 423,0	157 881,9	
4.1	Изменения статей капитала	3012	-	-	-	40 281,2	23 155,0	63 436,2	
4.1.1	В том числе: совокупный доход	30121	x	x	x	40 281,2	23 155,0	63 436,2	
4.1.2	направление прибыли на пополнение фондов	30122	-	-	-	-	x	-	
4.1.3	операции с учредителями (участниками):	30123	-	-	-	x	-	x	
4.1.3.1	выношение в уставный фонд	301231	-	-	-	x	x	x	
4.1.3.2	выплата дивидендов акционерам	301232	x	x	x	-	-	x	
4.1.3.3	с собственными выпущенными акциями	301233	-	-	-	x	x	x	
4.1.4	перераспределение между статьями капитала	30125	-	-	-	-	-	-	
4.1.5	прочие	30126	-	-	-	-	-	-	
4.2	Остаток на 1 января 2013 г.	3013	69 219,7	-	3 996,3	66 524,1	81 578,0	221 318,1	

СВЕДЕНИЯ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за 2012 год					
(в миллионах белорусских рублей)					
№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	2012 год	2011 год
1	2	3	4	5	6
1	Прибыль (убыток)	301211	16	40 281,2	14 236,2
2	Прочие компоненты совокупного дохода	301212	15	23 155,0	32 041,6
2.1	персценка основных средств	3012121		23 151,7	32 030,3
2.2	персценка незавершенного строительства и незавершенного оборудования	3012122		3,3	11,3
2.3	персценка ценных бумаг	3012123		-	-
2.4	персценка инструментов хеджирования	3012124		-	-
2.5	персценка прочих статей баланса	3012125		-	-
3	ИТОГО совокупный доход			63 436,2	46 277,8

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2012 год					
(в миллионах белорусских рублей)					
№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	2012 г.	2011 г.
1	2	3	4	5	6
1	ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
2	Полученные процентные доходы	70100		77 656,6	40 046,2
3	Уплаченные процентные расходы	70101		(27 100,5)	(13 715,0)
4	Полученные комиссионные доходы	70102		31 305,9	12 954,9
5	Уплаченные комиссионные расходы	70103		(5 663,9)	(7 153,7)
6	Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	70104		-	-
7	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	70105		-	-
8	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	70106		19 215,6	6 706,5
9	Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами	70107		12 914,8	5 643,3
10	Прочие полученные доходы	70108		1 138,8	3 769,8
11	Прочие уплаченные расходы	70109		(49 366,1)	(27 498,3)
12	Уплаченный налог на прибыль	70110		(8 691,3)	(1 164,2)
13	Денежная прибыль (убыток) до изменения в операционных активах и операционных обязательствах, итого	701		51 409,9	19 589,5
14	Чистое снижение (прирост) денежных средств в Национальном банке	70200		(4 314,7)	(1 250,4)
15	Чистое снижение (прирост) денежных средств в банках	70201		15 976,7	(15 573,2)
16	Чистое снижение (прирост) денежных средств в ценных бумагах (кроме ценных бумаг, удерживаемых до погашения)	70202		-	1 500,0
17	Чистое снижение (прирост) денежных средств в форме кредитов, выданных клиентам	70203		(351 432,6)	(43 085,8)
18	Чистое снижение (прирост) денежных средств от производных финансовых активов	70204		-	382,7
19	Чистое снижение (прирост) денежных средств в прочих операционных активах	70205		(30 875,0)	6 851,4
20	Чистый поток денежных средств, полученных от изменения операционных активов, итого	702		(370 645,6)	(51 175,3)
21	Чистый прирост (снижение) денежных средств Национального банка	70300		-	-
22	Чистый прирост (снижение) денежных средств банков	70301		99 849,8	(74 926,4)
23	Чистый прирост (снижение) денежных средств от ценных бумаг, выпущенных банком	70302		303 615,0	83 610,5
24	Чистый прирост (снижение) денежных средств от ценных бумаг, выпущенных банком	70303		-	-
25	Чистый прирост (снижение) денежных средств от производных финансовых обязательств	70304		-	-
26	Чистый прирост (снижение) денежных средств в прочих операционных обязательствах, итого	70305		6 422,9	(5 748,7)
27	Потоки денежных средств от изменения операционных обязательств, итого	703		409 887,7	12 935,4
28	Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от операционной деятельности	70		90 652,0	(18 650,4)
29	ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
30	Приобретение основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	71100		(4 966,0)	(2 339,5)
31	Продажа основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	71101		(39,0)	677,2
32	Приобретение долгосрочных финансовых вложений в уставные фонды других юридических лиц	71102		-	-
33	Продажа долгосрочных финансовых вложений в уставные фонды других юридических лиц	71103		-	-
34	Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения	71104		-	-
35	Погашение (реализация) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	71105		-	-
36	Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от инвестиционной деятельности	71		(5 005,0)	(1 662,3)
37	ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
38	Эмиссия акций	72101		-	-
39	Выкуп собственных акций	72102		-	-
40	Продажа ранее выпущенных собственных акций (использованных) от финансовой деятельности	72102		-	-
41	Выплата дивидендов	72103		-	-
42	Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от финансовой деятельности	72		-	-
43	Влияние изменений валютного курса на денежные средства и их эквиваленты	73	29	4 125,1	17 113,6
44	Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов	74		89 772,1	(3 199,1)
45	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	740		x	50 125,0
46	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	741		139 897,1	x

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ за 2012 год					
(в миллионах белорусских рублей)					
		Денежные средства и их эквиваленты		2012 год	2011 год
				7 678,3	6 636,8
Денежные средства в кассе				-	-
Денежные средства в обменных пунктах				-	-
Денежные средства в кассах с режимом работы "продленный день"				-	-
Денежные средства в банкоматах				8 630,4	1 950,5
Денежные средства в службах инкассации				-	-
Денежные средства для подготовки авансов				8 275,7	-
Денежные средства в пути				14 343,6	3 910,4
Прочие средства платежа				-	-
Всего денежных средств				39 128,0	11 897,7
Корреспондентский счет в Национальном банке для внутривосстановительных расчетов				63 253,9	15 318,7
Корреспондентский счет в Национальном банке для расчетов в иностранной валюте				-	-
Корреспондентский счет в центральных (иностранном) банках иностранных государств				63 253,9	15 318,7
Всего средств на корреспондентских счетах в Национальном банке и центральных (иностранном) банках иностранных государств				-	-
Прочие счета до востребования в Национальном банке				-	-
Депозиты до востребования, размещенные в Национальном банке				-	-
Всего средств на счетах до востребования в Национальном банке				-	-
Срочные депозиты, размещенные в Национальном банке				-	-
Всего средств на срочных депозитах, размещенных в Национальном банке				-	-
Условные депозиты, размещенные в Национальном банке				-	-
Всего средств на срочных депозитах, размещенных в Национальном банке				-	-
Всего средств на условных депозитах, размещенных в Национальном банке				-	-
Корреспондентские счета в банках - резидентах				9 371,0	1 556,0
Корреспондентские счета в банках - нерезидентах				28 144,2	21 352,6
Всего средств на корреспондентских счетах в других банках				37 515,2	22 908,6
Всего денежных средств и их эквивалентов				139 897,1	50 125,0

